

У СКЛАДЗЕ ПОЛАЦКАЙ ЗЯМЛІ, ВКЛ і РЭЧЫ ПАСПАЛАТАЙ

ных ваеных дзеяннях. Яны натхнілі Літву і Польшчу на далейшую барацьбу з Маскоўскай дзяржавай. Кароль Стэфан Баторый у 1568 г. прыбыў у Радашковічы на чале вялікага войска. Паводле рускіх звестак, іх было 60 000 чалавек, па польскіх — 100 000. Паспяховай была асада Тураўля, Улы, Віцебска.

Ля в. Копцевічы быў устаноўлены памятны камень аб бітве каля Улы, на які жыхары Копцевіцкай воласці ў дзень памінання памерлых ускладлі вянкі і кветкі.

Міжусобная войны, Лівонская вайна, людскія і матэрыйяльныя страты значна аслабілі ВКЛ. Гэта выкарысталі польскія феадалы і каталіцкае душавенства. У 1569 г. яны дамагліся за ключэння Люблінскай уніі, паводле якой ВКЛ і Польшча аб'ядналіся ў федэратыўную дзяржаву — Рэч Паспалітую з адзіным выбарным каралём, сеймам і агульнай зневяднай палітыкай.

Кароль Рэчы Паспалітай Стэфан Баторый 11 жніўня 1579 г. асадзіў Полацк, а 30 жніўня захапіў яго. Полацк увайшоў у склад ВКЛ.

З імем караля Стэфана Баторыя звязаны і падзеі, якія адбыліся ў Чашніках у 1580 г. У гэты час кароль Рэчы Паспалітай, плануючы паход на рускія землі, вызначыў месцам збору сваіх войск мяст. Чашнікі. Тут С. Баторый прымалі пасла рускага цара Івана IV Грознага Фёдара Шышмарова. З мяст. Чашнікі войскі С. Баторыя ў 1580 г. началі паход на рускія землі. Гераічная 5-месячная абарона Пскова прымусіла С. Баторыя заключыць у 1581 г. перамір'е з Іванам IV Грозным, паводле якога тэрыторыя Віцебшчыны, у тым ліку Полацк і Чашніччына, засталіся ў ВКЛ.

Бесперапынныя крыявавыя войны, рабункі і пажары няшчадна разбуравалі наш край, знішчалі шмат людзей, мнохіх забіралі ў палон. У дакументах часоў Івана IV Грознага паведамлялася, што 20 лістапада 1564 г. у Москву да цара прыехаў пасланнік Андрэй Ха-

ружы з граматай ад вялікага князя ВКЛ Жыгімента II Аўгуста. У граматце князь пісаў, што маскоўскія войскі нішчачы воласці, вёскі, маёнткі «караляў», што прыходзілі вайной на князёў Лукомскіх і Лукомль «повоевали». На гэта Іван IV Грозны адказаў Жыгіменту II Аўгусту граматай, што землі тыя — воласці, вёскі, маёнткі і Лукомль — адносяцца да царскага павету Полацкага і што за тое, што людзі не падпарадкоўваліся ваяводам, іх каралі смерцю: «всякого вольно казнити и жаловать». В. П. Цеханавецкі ў «Хроніке одного поместья Бочейково» адзначаў: «...двигались воюющие армии Стефана Батория и Ивана Грозного в 1564, 1566, 1568, 1579, 1580 годах. Жизнь прекращалась: крестьяне убогий скот уводили в дремучие леса, бесконечные болота по тропинкам, которые были известны лишь местным жителям. Когда война кончилась в 1581 году, то ни одной постройки не осталось: пустили их с дымом или жолнеры или стрельцы, сновавшие между замками в Супе, Улле, Лепеле и Чашниках».

Гісторык М. Стрыкоўскі, які наведаў Чашнікі ў 1573 г., бачыў кучы непахаваных чалавечых касцей, бо хаваць іх не было каму. Гэта, у сваю чаргу, прывяло да росту інфекцыйных хвароб, якія таксама забралі шмат жыццяў нашых продкаў. Аб гэтым сведчыць пасланне літоўскага гетмана Рыгора Хадкевіча кіеўскаму кашталяну Паўлу Сапегу (гл. асобны дакумент).

У часы ўладарніцтва полацкіх і літоўскіх князёў значная частка чашніцкіх земляў належала праваслаўным манастырам. Гісторык І. Д. Гарбачэўскі, апісваючы ў 1895 г. Лепельскі павет, адзначаў, што Спаскаму манастыру ў Полацку належалі мяст. Копцевічы, воласць Іванская з дваром у в. Іванск, вёскі Дзямідавічы, Паўленцы, Красніца, Пунькі, Мядзвецк, Федзькі, Вішанькі, Хацяяна, Манастыр, Займішча, Цары, Кугоні, Манастырина і інш.

Пры Стэфану Баторыю шмат вёсак